

## К. КАЛІНОЎСКІ: ПОСТАЦЬ У ГІСТОРЫІ

Канстанцін Каліноўскі (1838-1864 гг.) – рэвалюцыйны дэмакрат, аўтар агітацыйнай газеты “Мужыцкая праўда” і “Лістоў з-пад шыбеніц”, кіраўнік паўстання 1863-1864 гг. на тэрыторыях Літвы і Беларусі і, адначасова, асаба, якая выклікае інтэрэс даследчыкаў, дзеячоў маствацтва і прадстаўнікоў грамадскай думкі. Сучаснікі падзей 1863-1864 гг. адгукаліся аб К. Каліноўскім як аб палымяным рэвалюцыянеры, адданным справе паўстання. У беларускай гісторыяграфіі склаўся супяречлівы образ К. Каліноўскага. З аднаго боку ён – чалавек, які ўзначаліў паўстанне на беларускіх землях, з другога боку – прадстаўнік польскага пастваўніцтва ўраду. Дзяякуючы працам В.У. Ластоўскага паўстанец сярэдзіны XIX ст. прадстае як кіраўнік нацыянальна-вызваленчага руху. Адзін з бацькоў сучаснай беларускай гісторыяграфіі – М.В. Доўнар-Запольскі – пра К. Каліноўскага піша наступнае: “В Вильне мы видим революционный комитет, в состав которого входят, между прочим, (...), Константин Калиновский (...). Это в значительной мере настоящие белорусы, но полонизированные”. У. Ігнатоўскі, вызначае К. Каліноўскага як кіраўніка чырвонай часткі польскага паўстання, якая імкнецца вырашыць сялянскае пытанне радыкальнымі мерамі і ўтварыць самастойную ад Расіі і Польшчы Беларускую Рэспубліку. Такім чынам, складваецца образ К. Каліноўскага як змагара за вызваленне беларускага сялянства і ўтварэнне самастойнай дзяржавы. У пачатку XXI ст. навукоўцы аспрэчваюць дадзеную думку. Так, сучасны беларускі даследчык В.Ф. Гігін прыводзіц меркаванне, што К. Каліноўскі не можа з'яўляцца Нацыянальным героям Беларусі па наступных прычынах: па-першае – паўстанне мела выключна польскі характар, бо ніякай гаворкі аб утварэнні самастойнай Беларускай Рэспублікі не было; па-другое – К. Каліноўскі дае загад на пачатак паўстанцкага тэрору; па-трэцяе – беларускія сяляне бачылі ў паўстан-

ні “шляхецкую змову” і часцей за ўсё дапамагалі царскому ўраду і войскам, чым паўстанцам. Падобную думку таксама адлюстроўвае гісторык А.Д. Гронскі. Ён указвае, што сучаснае ablіtcha K. Каліноўскага ў нацыянальнай гісторыяграфіі стварыў вядомы фальсіфікацыямі гісторычных крыніц беларускі дзеяч п. ХХ ст. В.У. Ластоўскі. Тут прыводзіцца змены арыгінальных тэкстаў K. Каліноўскага (напрыклад, замест “Марысіка чарнабрэва, галубка мая” – “Беларуская зямелька, галубка мая”), супяречнасці ў працах В.У. Ластоўскага і іншых. У абодзвух вышадках і В.Ф. Гігін, і А.Д. Гронскі паказваюць, што К. Каліноўскі як герой Беларусі быў створаны бальшавікамі як выгадны вобраз рэвалюцыянера-папярэдніка. Вобраз К. Каліноўскага атрымаў адлюстраванне ў культуры. Літаратурныя творы, вершы кіраўніку паўстання прысвяцілі народныя паэты Беларусі М. Танк, П. Броўка і А. Куляшоў, пісьменнікі М. Клімковіч, У. Каараткевіч, А. Мальдзіс і іншыя. Да вобразу К. Каліноўскага звязаліся ў выяўленчым маствацтве, тэатральных і оперных пастаноўках, кінематографіі. Падчас Вялікай Айчыннай вайны на Гарадзеншчыне дзейнічаў партызанская атрад імя К. Каліноўскага, у Свіслачы паўстанцу пастаўлены помнік, яго імя носяць вуліцы у розных гарадах. Падводзячы вынік, можна адзначыць, што К. Каліноўскі з'яўляўся быў цікавы для гісторыкаў, якія даследвалі яго дзеянасць і погляды, ствараючы пры гэтых супяречлівы вобраз.

### *Спіс літаратуры*

1. Гигин, В. Миры и правда о восстании 1863 года и фигуре Кастуся Калиновского / В. Гигин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sb.by/articles/lyudi-verili-bolshevikaryu-chem-sobstvennym-pamat.html>.
2. Гронский, А. Д. Кастусь Калиновский: конструирование героя / А. Д. Гронский // Беларуская думка. – 2008. – №2. – С. 82 – 87.

Усаў Андрэй Вячаслававіч, студэнт 1 курса ФІТіК БДУІР

Навуковы кіраўнік: Сугака Наталля Анатольеўна, дацэнт кафедры гуманітарных дысцыплін БДУІР, кандыдат гісторычных навук, дацэнт, sugako@bsuir.by